


Конкурс!

**«100 гадоў
з дня
нараджэння
Міхася
Васілька»**



Будзіўся ўсход залатую разорай,
Адплакалі буйныя росы,
І сонца, умыўшыся імі, над борам
Прычэсвае русыя косы!

Я ўспамінаю гэтыя радкі з верша Міхася
Васілька цёплай ліпенскай раніцай, стоя-
чы амаль па калені ў сакавітай траве на
беразе чыстай-чыстай сцодзенай рачулкі
Котры. Густа зарослая алешины і куста-
тамі, яна яшчэ амаль што ўся ў ценю, і
толькі дзе-нілзе калышуща на яе вадзе

Белай Русі, якая праз «нядолю, няволю
ішла вякамі да шчасця пары залатой». Такі ж самы, як бярозка пад акном, бусел
настравес, вымытая рушнікі надабразамі... Сівалі напомілій мужнасці, ціплай прыгажосці, мяккай настойлівасці, алан-
танай веры ў свято. Ці не таму Міхайл Восілавіч Касцюшкі называўся Васільком, што адчуваў сябе шчырым беларусам?

Вяртаюся дадому, у свае Бандары і
адкрываю мамін альбом з фотаздымкамі
розных часоў. Знаходжу партрэт Міхася
Васілька. Тут мыгадоў 40—45. Наватнічо-
га не ведаючы пра яго лёс, гледзячы на
партрэт, я здагадалася б, што гэты чалавек
шмат гора зведаў у жыцці, але не
зняўверыўся. Пад партрэтам маміна апі-
санне паэта: «ільняныя, шаўкавістыя вала-
сы, задумліва-пранікнёныя, нябесна-
сінія вочы, высокі лоб, правільны авал
твару і такі пышноты, такі мяккі, такі бяс-
конца цёплы, як і песні яго, голас...». Такі
чалавек не мог заставацца незадўажаным».

Гартаю альбом. Вось М.Васільёк з сы-
ночкамі — лёлікам і маленькім Ярыкам на
руках. Гледзіць на дзяцей з замілаваннем.
І ўспамінаеца напісане ім:

Ты расці, расці, дзіцё.
Будзь дубком-асілачкам,
Страсянуть каб мог жыццё,
Паказаці спачку.

Вось ён за столом у гасцях з жонкай
Марынай, вясёлы, нешта расказвае, можа,
адзін са сваіх хартаўлівых вершаў. Вось
піянерка завізвеяе яму на шыю чырвоны
гельштук. Відаць, адбылася яго чарговая
сустэречна са школьнікамі. Вось М.Васільёк і
М.Танк сярод таварышаў, членоў КПЗБ,
сур'ёзны, задумлівы...

Разглідаю цудоўныя мясціны над Кот-
рай, дзе вельмі любіў сядзець у адзіноце
М.Васільёк, думаў, чытаў, складаў верши:

патрабей. Яго вершы — гэта яго біографія.
Штосьці зроблена не зусім правільна,
штосьці не зусім дасканала напісана. Але
ж так і павінна быць, бо ніводні чалавек
яшчэ не пазбенуў памылак. Памылкі Бог
даруе. Недаруе адсутнасці любові ў душы.
А з душы М.Васілька яна шчодра лъеща
у ягоныя вершы, а з вершаў — у нашыя
душки, душки чытачу.

Адзін за другім закрываю зборнікі вер-
шаву паэта, якія я знайшла на паліцы, дзе
мама захобуvalа самыя дарагі і любяя яе
сэрцу книгі. Першы — «Шум баравы», вы-
дадзены ў 1929 г. пры спрыяенні Рыгора
Шырмы. Нажаль, непаспела распытаць у
мамы, якім чынам збераглі яго на хутары
Крушинікі. Там жа неаднаразова былі во-
быскі пры польскай уладзе, шмат што
зіншчыла вайна.

Кнішка ўжо не мае вокладкі, аброрнута
белым альбомным лістом, на якім мамі-
ным почыркам выведзена назва. Старонкі
пахоўкі, месцамі аж карычневыя, у іх
нават пах асаблівы — пах мінуўшчыны. Я
ведаю, што ў мамінай сям'і ў Крушиніках
было не так ужо мала кніг: творы Пушкіна,
Лермонтава, Нікрасава, Коласа, Купалы,
Дуніна-Марцінкевіча, Ахэцкі. Усе яны ку-
дысьці энікі, а гэтая засталася. Ці не знак
гэта вялікай пашаны да творчасці свайго
родзіча?

Другі зборнік — «Выбраныя творы», вы-
дадзены ў Мінску ў 1955 г. У ім прадмова
А.Вялюгіна, ён жа — рэдактар. На першай
старонцы — надпіс, зроблены аўтарам для
майі мамы: «Дараражэнкай сястронцы і
маладому майму другу Фанечцы ў знак
шчырай прыязні і спадзявання, што ты
будзеш са мной, сястронка, співаць песні
аб шчасці нашай Радзімы, нашага бела-
рускага народу — дару гэтукінгу». Углядва-
юся ў роўны, акуратны почырк паэта. Як
дорага ўсё гэта, капі чалавека ўжо няма!

І трэці зборнік — «Зоры над Неманам»,

ЭСЭ

Хто над Котрай, смут забыўши,
Пад таемны ўсплеск вады
Успамінаў пра час уплыўши,
Пра мінулья гаёў.

А гэта лясная дарога, па якой часта
ездзілі з Баброўні на хутар Крушинікі Осіп

з прадмовай У.Калесніка, ужо пасмярот-
ны. М.Васільёк памёр 3 верасня 1960 г. А 26
верасня таго ж года нарадзілася я. Мне
здаецца, што нашы душки нечым падоб-
ныя.

Перабіраю сышткі маміных вершаў.
Знаходжу ў іх два, прысвечаныя М.Васіль-
ку.

Адзін з іх Міхасю-падлетку, своеасаблі-
ваму хлопчыку. Вось што гаварыў аб ім
яго бацька Осіп мамінаму бацьку Ігнату:

ўсмешкі ўзыходзячага сонца.

За спін у мяне – вёсачка Баброўня. Яе вузенская вулочка бяжыць спачатку ўздоўх Котры, а потым разка зварочвае направа. Схаваная за палямі, за лясамі, аддаленая ад шашы і чыгункі, не ахопленая нават прасёлачнымі аўтобуснымі маршрутамі, вёсачка ўсё жтакі яшчэ жыве. І не толькі летам, калі з'яджаюцца сюды на адпачынак з горада былыя яе жыхары, але і зімою. Не пустуе тут некалькі дамоў.

Радзіма Міхася Васілька, вядомага заходнебеларускага паэта... Ягонаі сідзібы ўжо даўно няма, ёсьць толькі хата, у якой жыласям'я сястры паэта Глафіры, нажаль, яна разбураеца. Немалы час прайшоў ад дзеяніцтва і юнацтва М.Васілька да нашых дзён. Ён, відома ж, змяніў і саму Баброўню, і абшары вакол яе. Нязменным засталося толькі адно: чаючое харство прыроды, якое натхняла паэта. Цішыня, чысціна, святло нябеса, адлюстраванае ў кветках, травах, дрэвах, у вадзе Котры.

Падыходжу да ўскрайку калгаснага поля. Рарагтоўваю яшчэ зеленаватую недаспелую жыту і зазіраю ў очы васількам. Успамінаю вершы:

Кветачкі родныя, бачу ізноў вас я
ў сонца сяячле,
Вы за ўсе іншыя краскі вясновыя
Серцу мілей...

Міхася Васілёк... Гэты паэт асабліва блізкі і дарагі мне. Тому што мы з ім землякі, я нарадзілася і вырасла ў вёсцы Бандары, усяго за тры кіламетры ад Баброўні. Тому што мы радня. Мой дзядзюля па маме і маці М.Васілька Агата былі братам і сястры і паходзілі з хутара Крушинкі, што знаходзіцца ў пяці кіламетрах ад Баброўні на беразе той жа рачункі Котры. Тому што моя мама, Самойла Файна Ігнатайна стрыечная сястра М.Васілька, таксама пісала вершы ўсё жыцце, пішу іх і я, і мой брат, і яшчэ шмат хто з маіх родных. А значыць, ва ўсіх нас жыве і ў рознай ступені прайляеца ў кожным адзінам талент, які выпесцілі, збераглі і перададлі нам нашы агульныя дзялекія продкі.

Не паэт я – о, не,
Нарадзіла мяне,
Маю песню – пакута, нядоля.
Я ўсяго – васілёк,

Лёс, відаць, незнарок
Мяне кінуў на сумнае поле, —

так сціпла сказаў пра сваё жыццёвае прызначанне М.Васілёк. І я арганічна праклікаюцца з тымі радкі маёй мамы:

• То не вершы, о, не –
Гэта дзённік душы,
Што расла міх забытай глухы.
То не вершы, о, не –
Гэта бунт пачуцця,
Што змагаецца з брудам жыцця.

Трымаю ў руках кволую, пяшчотную, нябеснага колеру кветачку і думлю аб тым, што васількі ў жыце – гэта «сімвал маёй

Касцевіч, бацька паэта, і сам паэт. На фотаздымку зіма, белая дрэвы, турбы снегу, санны след праз іх. Госці прыяджали часцей за ўсё ўзімку, калі менші працы на гаспадарцы. Можа, пра гэтыя паездкі напісаў паэт так вобразна:

Зорным шляхам па зямлі

Сцелецца мяцеліца.

Моўчкі цені заляглі

Ноччу за асепліцай.

Пільна сочыць коней бег,

А мы едзем весела!

На пуховы белы снег

Ночка крэпілі звесіла...

Свяжак заўсёды былі рады. Жылі дружна. Недайнойчы дапамагалі бульбай і збожжам, бы былі больш заможнымі, чым сям'я М.Васілька.

Вось фотаздымкі Сені і Віці, братоў маёй мамы, якіх замучылі фашисты ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Яны сіяравалі з М.Васільком, удзельнічалі ў драматычным гуртку, створаным паэтом. Рэпетыцыі спектакляў па п'есах беларускіх аўтараў часам праходзілі і на хутары. На смерць брата паэт напісаў верш, які так і называеца «Брату Сені».

У альбоме няма фотаздымкаў дзвюх жанчын, якіх страйці паэт у сваім жыцці: маці і першай жонкі Галіны. Успамінаю мамыны расказы аў іх: маці памерла ў бежанстве, на чужынне, там і пахаваная, а Галіна — хутка пасля нараджэння сына, у Баброўні. Абедзве хварэлі на сухоты.

Колькі любові ў этых радках!

Заплюшчаны светлая вочы,

Адна ты самотна ляжыш.

Хто прыйдзе к магіле сірочай,

Пад шэры пахілены крыж?

Гэта пра май... Вершай, адрасаваных Галіне, я не знаюджу. Але ж ці не сум па ёй гучыць у радках М.Васілька тых і больш позніх гадоў? У іх, я думаю, туга не толькі па абяздоленіі краіне:

Шмат на дарогах

Заснежаных, гразкіх

Згублены сіл малых,

Мала было толькі

Сонечнай ласкі

Вам,

Маладыя гады...

Гартаю альбом. Чытаю вершы Міхася Васілька, свягло стрыечнага дзядзькі. І разам з ім пражываю яго лёс, год за годам, ад юнацтва да сталасці, ад Баброўні да Гародні, ад сялянскага паэта да літкан-сультанта ў «Гродзенскай праўдзе», ад гнанага польскай уладай змагара за сваю дзяржаву да паважанага члена Саюза лісменнікаў Беларусь. Іду з ім праз яго раннє сіроцтва, праз беднасць і нядолю, праз пакутнае і шчаслівае каканне, праз палон і падполле ў вайну... Адчуваки на сабе любоў памік паэтам і яго роднымі, самымі блізкімі і больш далекімі. Спасцігаю яго думкі аб лёсі Радзіма і падзяляю яго клю-

«Шчаслівты чалавек, швагру, старалівага сына гадуваш сабе. А мой што... Учуе, як на вуліцы бабы сварацца, хіне цэл, дастане з кішэні паперку ды бажыць туды, каб плянкі ўх падолухаць. Складна запіша. Ды што толку? Хіба з гэтага хлеб есці будзе?»

Босы хлопчык

Па-за садам

Раніцою

Поле грады.

У задуме

Шэпчуць вусны...

Рукі моркву реуць,

Капусту.

Страпяняўся,

Сказаў ціха:

— Будзе перцу,

Будзе ліха.

Босы хлопчык

Б'е на току

З бацькам зерніу

Пазалоту.

Чые сварку —

Цэл кідае

Ды з гуменца

Уцякае.

Затайўся,

Дрыжыць сэрца.

Штосьці піша

На паперцы.

Босы хлопчык

Уздоўж рэчкі

Пасе стчатак

Каля грэчкі.

Сонца косы

Расчасала.

Квецень грэчкі той

Скупала.

— Што за пекнасць

Вакол, Божа! —

Адарвець вачэй

Не можа.

А каровы-балайніцы

Грэчку топчуць

І пшаніцу.

— Будзе перцу,

Будзе ліха, —

Сказаў ціха.

Некалькі разоў перачытваю мамін верш і востра адчуваю, як моцна люблю я гэтага босага хлопчыка, як шкада мне яго за непадобнасць да іншых і як ганаруся я гэтай непадобнасцю. Я ганаруся тым, што ў май родзе быў такі незвычайні чалавек з палаючай душою, якая хацела і умела спяваць для людзей.

Галіна САМОЙЛА.